

УСТАНОВА “БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ АРХІЎ-МУЗЕЙ ЛІТАРАТУРЫ І МАСТАЦТВА”

ЧУРКІН АСКОЛЬД МІКАЛАЕВІЧ

ГРАФІК

21 СТУДЗЕНЯ 1930 Г. – 17 ЧЭРВЕНЯ 1985 Г.

ФОНД № 386

ВОПС № 1

[1949–1985]

МІНСК 2021

ЗМЕСТ

да воп. № 1

ф. 386

№№	Назва раздзелаў	№ спраў	№ стар. воп.
	ПРАДМОВА		
1.	КАРЫКАТУРЫ А.М. ЧУРКІНА	1-20	1-3
2.	ВЫЯЎЛЕНЧЫЯ ДАКУМЕНТЫ А.М. ЧУРКІНА	21-24	3

Прадмова

Чуркін Аскольд Мікалаевіч нарадзіўся 27 студзеня 1930 г. у г. Мінску ў сям’і кампазітара Чуркіна Мікалая Мікалаевіча і выкладчыцы музыкі Чуркінай Эміліі Пятроўны. У 1938 г. пачаў вучыцца ў школе. З 1941 г. да 1945 г. з сям’ёй знаходзіўся ў эвакуацыі ў г. Горкім (цяпер Ніжні Ноўгарад) і ў г. Маскве. Пасля вяртання ў г. Мінск (1945) працягваў навучанне ў школе. Скончыў два курса Мінскага мастацкага вучылішча [1947–1949]. З 1950 г. да 1955 г. вучыўся на аддзяленні філасофіі БДУ імя У.І. Леніна. З 1955 г. да 1958 г. – рэферэнт у Беларускам таварыстве культурнай сувязі з замежжам. У 1959–1973 гг. – мастацкі рэдактар часопісаў “Вожык”, 1979–1984 гг. – “Беларусь”. Працаваў у кніжнай і часопіснай графіцы, а таксама ў плакаце. Малюнкi друкаваліся ў рэспубліканскіх газетах “Звязда”, “Советская Белоруссия”, “Сельская газета”, часопісах “Беларусь”, “Вожык”, “Работніца і сялянка”, маскоўскіх выданнях – газеце “Правда” і часопісе “Крокодил” і інш. Удзельнік мастацкіх выставак з 1956 г. Член Саюза мастакоў БССР з 1961 г. За поспехі ў працы ўзнагароджаны юбілейным медалём да 100-годдзя з дня нараджэння У.І. Леніна (1970), Граматай Вярхоўнага Савета БССР (1971).

Аўтар карыкатур на бытавыя, палітычныя, вытворчыя тэмы: “На адным заводзе” (1955), “Колькі галасоў атрымаў прэзідэнт?” (1957), “Графік гультая” (1958), “Дазвольце прыкурыць” (1962), “Узлёт і пасадка” (1966), “На Прыпяці” (1973), “Ну, зараз пойдзе як па масле” (1974) і інш.; зборнікаў карыкатур: “Аскольд Чуркін. Карыкатуры” (1967), у “Бібліятэцы “Вожыка” (1971), “Лицо свабоднага мира” (1983); плакатаў: “Беражыце метал” (1970), “Варшаўскі дагавор” (1972), “Капіталістычная эканоміка” (1974), “Мы з вамі, патрыёты Чылі” (1974), “9 мая 1945” (1976), “Беларуская ССР – член Арганізацыі Аб’яднаных Нацый” (1979), “Міру – мір!” (1982) і інш.

А.М. Чуркін памёр 17 чэрвеня 1985 г. Пахаваны ў г. Мінску на Паўночных могілках.

Дакументы Аскольда Мікалаевіча Чуркіна паступілі 27 мая 1994 г. ад удавы Валянціны Міхайлаўны Чуркінай. У выніку навукова-тэхнічнай апрацоўкі быў складзены вопіс № 1 у колькасці 24 адзінак захоўвання (27 дакументаў) за [1949–1985 гг.].

Вопіс складаецца з двух разделаў.

Першы раздзел уключае карыкатуры А.М. Чуркіна да мяркуемага альбома, а таксама подпісы да іх і прадмову З.І. Азгура да гэтага альбома [1985]. Другі раздзел складаюць выяўленчыя дакументы А.М. Чуркіна – індывідуальныя фатаграфіі і ў групах з Э. Варашылавым, Ф. Каштанавым, А. Ратайкама, А.І. Савасцюком і інш. за [1949 – пач. 1980-х гг.]

Прадмову склала
вядучы архівіст
11.02.2021

Г.Б. Багамолава

№№ п/п	Загалоўкі спраў	Крайнія даты	Коль- касць лістоў	Коль- касць дак-ў	АКД
1. КАРЫКАТУРЫ А.М. ЧУРКІНА					
1	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (5 мал.). Пачатак. Папера, аловак, акварэль, гуаш, туш, пяро	[1985]	9	1/5	
2	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (4 мал.). Працяг. Папера, аловак, акварэль, гуаш, туш, пяро	[1985]	8	0/4	
3	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (4 мал.). Працяг. Папера, аловак, акварэль, гуаш, туш, пяро	[1985]	8	0/4	
4	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (4 мал.). Працяг. Папера, аловак, акварэль, гуаш, туш, пяро	[1985]	8	0/4	
5	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (4 мал.). Працяг. Папера, аловак, акварэль, гуаш, туш, пяро	[1985]	8	0/4	
6	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (4 мал.). Працяг. Папера, аловак, акварэль, гуаш, туш, пяро	[1985]	9	0/4	
7	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (4 мал.). Працяг. Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі, туш, пяро	[1985]	8	0/4	
8	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (4 мал.). Працяг. Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі, туш, пяро	[1985]	8	0/4	
9	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (4 мал.). Працяг. Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі, туш, пяро	[1985]	8	0/4	
10	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (4 мал.). Працяг.	[1985]	8	0/4	

№№ п/п	Загалоўкі спраў	Крайнія даты	Коль- касць лістоў	Коль- касць дак-ў	АҚД
11	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (4 мал.). Працяг. Папера, аловак, акварэль, каляровыя алоўкі, туш, пяро	[1985]	8	0/4	
12	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (4 мал.). Працяг. Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі, туш, пяро	[1985]	10	0/4	
13	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (4 мал.). Працяг. Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі, туш, пяро	[1985]	8	0/4	
14	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (4 мал.). Працяг. Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі, туш, пяро	[1985]	8	0/4	
15	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (5 мал.). Працяг. Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі, туш, пяро	[1985]	10	0/5	
16	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (4 мал.). Працяг. Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі, туш, пяро	[1985]	9	0/4	
17	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (8 мал.). Працяг. Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі, туш, пяро	[1985]	16	0/8	
18	"Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома (7 мал.). Заканчэнне. Папера, аловак, акварэль, каляровыя алоўкі, туш, пяро	[1985]	13	0/7	
	* * *				
19	Спіс подпісаў да карыкатур мяркуемага альбома А.М. Чуркіна "Карыкатуры". Машынапіс	[1985]	7	1	
20	З.І. Азгур. Прадмова да мяркуемага альбома А.М. Чуркіна "Карыкатуры". Аўтарызаваны машынапіс	[1985]	3	1	

№№ п/п	Загалоўкі спраў	Крайнія даты	Коль- касць лістоў	Коль- касць дак-ў	АҚД
-----------	-----------------	--------------	--------------------------	-------------------------	-----

2. ВЫЯЎЛЕНЧЫЯ ДАКУМЕНТЫ А.М. ЧУРКІНА

21	Фатаграфіі А.М. Чуркіна, індывідуальныя	[1949/1950]	2	2	
22	Фатаграфіі А.М. Чуркіна, індывідуальнае і ў групах з Ф. Каштанавым, А. Ратайкамі і інш. пад час ваенных збораў ў Калодзішчах	1955	3	3	
23	Фатаграфіі А.М. Чуркіна, індывідуальныя	[1950-я-пач. 1980-х гг.]	11	11	
24	Фатаграфіі А.М. Чуркіна ў групах з Э. Варашылавым, Ф. Каштанавым, А. Ратайкамі, А.І. Савасцюком і інш.	[1950-я-1960-я гг.]	8	8	

У дадзены вопіс унесена 24 (дваццаць чатыры)
спраў з № 1 па № 24 , 27 дакументаў.

Вопіс склала і апрацоўку
фонда зрабіла

Дакументы прынялі:

" _____ " _____ 20 ____ г.